

# проза

проза

## Вадзім Болбас



...магутнью хаду Часу  
спыніць ня зможа нішто...

## Сезонныя згадкі

### *1. Студзень. Купалінка.*

“Купалінка, купалінка-цёмная ночка...” – съпявае хлопчык. Ты сядзіш у другім пакоі за сталом. Чуеш, што малы съпявае не зусім так, як трэба, псуе мелодыю. Просіш яго паслушаць і пачынаеш съпяваць так, як табе здаецца правільным.

“Купалінка, Купалінка – цёмная ночка.  
Цёмная но-о-очки, а дзе ж твая дочка?

Вочы засыцілае салёны туман! Гэта ж нехта зывяртæцца да Купалінкі – тваёй маці, дзе ж яе дочка – твая малодшая сястра?!

Сястру ты паахаваў два тыдні таму на съціплых вясковых могілках, побач з маці і бацькам, што съпяць там. Маці – тры з паловаю, бацька – дванаццаць гадоў!

Надзяеш акуляры, моцна, да крыві, прыкусваеш вусны. Малому ня трэба бачыць салёнай вільгаці тваіх вачэй!

Сястра хварэла ўсё съядомае жыцьцё. У пяцігадовым узроўніце вазіла яе маці на курорт у Друскенікі, лячыць поліміліт.

Вярнуўшыся, съпявала табе песні...

“Мая дочка у садочку ружу-ружу поле...”

Не! Тады вы не съпявалі гэтую песнню. З далёкага курорту прывезла малая другія, нячуваныя табою раней. У тых песніах былі пачварныя, крыважэрныя шпіёны, піянеры-героі, што высочвалі іх і здавалі памежнікам, шмат чаго іншага, на цяперашні погляд зусім не дзіцячага.

“Кветачкі рве, кветачкі рве, вяночкі зьвівае...”

Вы ідзяце ў школу ў суседнюю вёску. Ты, старэйшы, з хлопцамі паперадзе, малодшыя дзяўчаткі, сярод іх твая сястра, крыху ззаду. Вы не бярэце іх у сваю хлапечую кампанію. А ім так хочацца да вас.

Да заняткаў часу яшчэ шмат. Вы раскладваеце вогнішча, злавіўшы пару зялёных буйных жабак, пачынаецце іх смажыць. Вам і самім карціць пакаштаваць жабіных ножак, вы ўжо чыталі, што ў французаў яны – найлепшы ласунак.

Але хто есьць жаб на Бабруйшчыне? Да дзяўчынак: “Зъежце па жабінай ножцы, тады пойдзеце з намі!”

Дзяўчынкам брыдка, але вельмі хочацца быць у кампаніі. І яны, па чарзе, пачынаюць есьці беленькае далікатнае мяса. Тады спрабуеце жабак і вы, старэйшыя, дужэйшыя браты, суседзі малых дзяўчынак.

Мяса жабак здалося вам зусім ня брыдкім, а нават вельмі смачным. Вы дазваляеце дзяўчынкам ісьці разам: “Толькі, каб нікому пра гэта не казалі!”

Яны пагаджаюцца. І выконваюць абяцаныне!

Пазней, ужо дарослымі людзьмі, вы з сястрою са съмехам узгадвалі тыя забавы, жарты, дзіцячыя сваркі.

“Вяночкі зьвіва-а-ае, сылёзкі пралівае!”

Чэрвень. Вузкая сцежка ў высокім каласістым жыце. Ты, п’яны і адчайны, імчыш гэтаю сцежкаю на ровары. Час ад часу нешта ў захапленыні крычыш. На вяселлі сястры ты выпіў крыху зашмат, табе весела, ты не байшся ні хуткасці, ні ямінаў на сцежцы!

Руль вырываецца з рук, ты падаеш, тут жа ўстаеш і імчыш далей. Гузакі і драпіны заўважыш потым, працьверазеўшы!

“Вяночкі зьвіва-а-ае, мілага чакае...”

Ты ведаў пра тое, што сястра ў шпіталі, зьбіраўся ехаць да яе ў бліжэйшыя выхадныя. Не пасыпеў!

“Давай ня будзем сёньня съпяваць, – кажаш ты малому.

Хлопчык, нешта адчувае, не пярэчыць.

Вы абодва прымаўкаеце. А ў тваёй галаве ўсё гучыць:

“Цёмная но-о-очки, а дзе –ж твая дочка?”  
“А дзе-ж твая дочка?”

Ці сустрэліся яны, дарагія твайму сэрцу жанчыны, там, у лепшым съвеце?

## 2. *Люты. Салодкі лёд.*

Лядзяш, даволі вялікі, вісеў проста на галінцы дрэва. Сам ты, пэўна, яго і не заўважыў бы. А жанчына, убачыўшы яго, сказала: “А ён салодкі. Гэта –ж клён.”

Яна зьняла лядзяш з галінкі, пераламала на дзве роўныя часткі і, нібы тая біблейская Ева, адну падала табе, а другую пачала смакаць сама.

Лёд сапраўды быў салодкім. Цябе не зьдзівіла, што клён пусыціў сок так рана, у канцы лютага; некалькі дзён было сонечна і нязвыкла цёпла для гэтай пары. Ты з дзяцінства ведаў, што клёны пускаюць сок раней чымсьці бярозы і што кляновы сок значна саладзейшы.

Ты распавядаеш пра гэта сваёй мілай спадарожніцы. Успамінаеш таксама тое, што калісьці бачыў па тэлевізіі съвята, якое ладзяць жыхары канадыйскіх лясоў у той дзень, калі ранній вясною з першага кляновага соку навараць цукру.

Вы ідзяце поруч па вуліцы вялікага горада. Жанчына смокча салодкі лёд, распавядае табе пра іншыя дрэвы, што растуць уздоўж. А ты пазіраеш на яе са зьдзіўленнем, хоць чуеш гэтыя расповяды ўжо ня ўпершыню. Шмат разоў, калі раней вы вось так, узяўшыся за рукі, павольна ішлі па горадзе, расказвала яна пра дрэвы і іншыя расыліны, паказваючы амаль прафесійныя веды ў гэтых разьдзелах біялогіі.

Ты зьдзіўляесся таму, як можа гэтая жанчына, што нарадзілася і вырасла тут, пасярод вялікага гораду, як кажуць, на асфальце, так дасканала ведаць усё, што расьце тут і ня толькі тут. Зьдзіўляешся той чуйнасці яе да ўсяго жывога: дрэваў і птушак, траваў і катоў, кустоў, кветак –усяго, што расьце і жыве сярод вялікага, шумнага гораду з бруднымі вадаёмамі і ня самым чыстым паветрам...

Лёд такі салодкі! Лютаўскі дзень сонечны, з рэдкімі белымі облачынкамі на сінім, амаль вясновым небе, такі цудоўны...

Ты яшчэ ня ведаеш, што ранніе лютаўскае, затым і красавіцкае цяпло абернецца травеніцкім замаразкамі, што пашкодзяць ня толькі твой вінаград, а і палеткі на многіх тысячах гектараў.

А пакуль ты радуешся цёпламу лютаўскаму сонейку, якое нібы надае табе сілы і маладосці, што, здаецца, не пакінуць цябе ніколі.

## 3. *Сакавік. Сынег.*

Ён падае хутка і густа, яго буйныя, кашлатыя, вільготныя съняжынкі

коса ляцяць з нізкіх шэрых воблакаў і прыліпаюць да ўсяго, што трапляецца на шляху.

А ты стаіш на аўтобусным прыпынку сярод вялікага гораду, паміж двума вакзаламі, чыгуначным і аўтобусным, нізка апушчаны парасон не закрывае ад мокрага сакавіцкага сънегу, які паступова ператварае віпратку ў бліскучую, вільготную, колеру цёмнага срэбра кальчугу.

Ты стаіш пад нізка апушчаным парасонам, які не бароніць ад касога сънегу і людскіх поглядаў, унатоўпе людзей, якія чакаюць аўтобус.

Стаіш, не зважаючы на гэты сънег і гэты натоўп, трymаеш у цесных абдымках жанчыну і цалуешся з ёю да кружэння ў галаве...

#### 4. Красавік. Сон.

Хвояў было трыв. Высачэзныя, метраў па сорак, яны стаялі ў цэнтры вялікай паляны, якая ўжо зарасла густым падлескам, ляшчынай, бярэзянікам і таксама маладымі, але даволі высокімі вольхамі і асінамі.

А хвоі, нібы вежы-волаты, узвышаліся над усім гэтым зялёным покрывам.

Ты адчуваеш, што месца гэтае ўжо бачыў раней. Калі, успомніць ня мог. Відаць, у адным са сваіх ранейшых сноў. Тады хвоі былі крыху меншымі, расылі на чыстай, без падлеску дзялянцы, астатні лес на якой быў высечаны і прыбраны зусім нядайна. Але й тады яны уражвалі сваёй вышынёю, магутнай непарушнасцю і нейкай незразумелай у сваёй прывабнасці адзінотай.

А зараз табе захацелася падысьці да іх бліжэй, разгледзець, дакрануцца рукою да шурпатай, глыбока патрэсканай кары.

Аднак, як бывае ў снах, ты ўжо не адзін. Побач яшчэ нехта, хто – ты сказаць ня можаш. Мо гэта бацька, які вучыў цябе, падлетка, усяму таму, што павінен умесьць рабіць вясковец, які нарадзіўся і жыве сярод лесу: валіць дрэвы, пілаваць, спрытна валодаць сякераю, адрозніць дрэва адно ад другога па прыкметах, вытлумачыць на словах якія немажліва, а лясному жыхару і ня трэба.

А можа гэта нехта з пазнейшых сяброў ці знаёмых? У вас ёсьць піла і сякера. Чамусыці вы вырашылі сыпілаваць адно з гэтых дрэваў-волатаяў.

Вы падыдзеце бліжэй да трох хвояў. Зблізку ўбачыце, што растуць яны на невысокім, схаваным у густым падлеску, пагорку, сярод вольхаяў, якія ўжо дасягаюць амаль паловы іх вышыні.

Вы з невядомым паплечнікам выбіраеце бліжэйшую да сябе хвою і пачынаеце яе пілаваць. Добра навостраная і правільна разьведзеная піла лёгка ўваходзіць у камель дрэва-волата. Драўніна мяккая, амаль да самай сэрцавіны, ці як казалі ў вас, стрыжня, спарахнела і гатова рассыпацца проста ад дотыку, без пілы й сякеры.

Нарэшце дрэва нахіляецца і пачынае падаць. Але ня цалкам. Верхняя яго частка, аплеченая альховым гольлем, так і застаецца вісець у

тым голылі, трymаючыся амаль вертыкальна. З разлому сыплеца паraphня.

Ніжняя палавіна хвоі павольна падае на схіл пагорку, зламаўшы пару дробных асінак і прымяўши высокую вільготную траву. Вы з паплечнікам адыйдзеце ўбок, баючыся, што вершаліна, якая завісла ў голылі, можа ўпасьці на вас. Пасъля асьцярожна агледзіце сьпілаваны камель лясно-га волата. Ад драўніны засталася толькі пацяруха-паraphня. А форму ствалу надае тоўстая, шурпатая, трывалая кара.

Табе дзіўна, што яшчэ зусім нядайна, гэтыя дрэвы былі жывымі, не баяліся моцных вятроў, магутна і крыху з пагардаю ўзвышаліся над лясной драбнатою. А мо дотык чалавека так імкліва састарыў ператварыў у паraphню і пыл ляснога волата, што рос і наліваўся моцай не адну сотню гадоў?

Ты прачнешся. Успомніш гэты сон ярка, да самых драбніцаў. Нечаканая хвароба прынесла ў якасьці пабочнага сімптому гэтыя яркія, штоноч абавязковыя сны. Твае сябры-лекары пазней скажуць, што сны-відзежы могуць быць і вынікам узьдзеяньня лекаў, якія ты вымушаны ўжываць цяпер у неверагодных колькасцях.

А табе прыйдзе да разуму нейкае парапаньне імклівага старэння ляснога волата з твойго сну з той хваробаю, што раптоўна зваліла цябе, здаровага і моцнага, цябе, які заўсёды ганарыўся гэтым здароўем, ставячыся да ўсіх магчымых хваробаў з пагардаю, упэўненага, што ніякая зараза да цябе не прыстане. Можа ўпершыню ты адчуеш, што магутную хаду Часу спыніць ня зможа нішто.

## 5. Травень. Першыя канваліі.

Яны яшчэ не раскрылі сваіх белен'кіх званочкай і нагадваюць невялічкія круглыя пацеркі, нанізаныя на зялёныя ніткі сцяблінак, якія ў атачэнні пругкіх лістоў колеру цёмнай зелені, прабіваюцца праз сухую леташнюю траву, сапрэлае за зіму лісьце на хрыбтах зывілістых грудоў паміж магутнымі дубамі, тонкімі асінкамі, кустамі крушыны.

Лагчыны, што чаргуюцца ў заречнай дуброве з высокімі грудкамі, яшчэ запоўнены вясновай вадою і нагадваюць аскепкі разьбітага на доўгія палосы люстра.

Па адной з такіх палосак-пратокаў падплываеш ты на сваёй старой байдарцы да падсохлага грудка, дзе зелянеюць моцныя пругкія лісты канваліяў. З табою ў байдарцы двое маладых людзей: высокія, стройныя, прыгожыя хлопец і дзяўчына – брат і сястра – дзеці твойго старога сябра, з якім ты прайшоў не адзін і не два высокія, тэхнічна складаныя і небяспечныя горныя перавалы, з якім, як кажуць, зьеў пуд солі і выпіў цэбар гарэлкі. Ён, твой сябра, пераможца шматлікіх галаваломных горных маршрутаў, ня здолеў перамагчы цяжкую, бязылітасную хваробу.

Няхай съветла і спакойна будзе яму ў тым, лепшым съвеце!

Ты з хлопцам выцягваеш байдарку на бераг. Дзяўчына рассыцілае

сурвэтку, робіць імправізаваны стол, а ты ідзеш углыб дубняку, дзе гусьцей зелянеюць першыя канвалі траўня. Тут, дзе крыху вышэй і сушэй, асобныя кветкі ўжо ледзь-ледзь раскрыліся.

Зьбіраць канвалі нельга, яны занесеныя ў “Чырвоную кнігу” Беларусі. Ты гэта ведаеш, але іх тут так шмат, што не стрымайшыся, ты зрываш іх – самыя раскрытыя, зусім нямнога, робіш з кветак і лістоў невялічкі, хутчэй сівалічны букецік, вяртаешся да сваіх юных спадожнікаў і даеш букецік дзяўчыне.

Вы садзіцесь вакол стала-сурвэткі. Лісьце на дрэвах і кустах яшчэ ледзь праразаецца. Зеляніна вельмі съветлая, празрыстая, ў паветры чуваць звон першых камароў. Іх яшчэ зусім мала, яны не надакучваюць, не замінаюць таму пачуцьцю асалоды, якое прыходзіць да цябе ад першых, яшчэ не раскрытых канваліяў, съежай зялёной лістоты, сіняга неба з рэдкімі белымі воблакамі, ад шчырай размовы.

Ты нальеш у кілішкі гарэлку, падымеш свой. Сённяня дзявятае траўня. Дзень Перамогі.

Вы выпіваеце, спачатку за Перамогу, пасыля за ўсіх, каго ўжо няма на гэтым съвеце, і за здароўе ўсіх жывых.

Пасыля вы пойдзеце праз лес да наступнай пратокі, нямнога, метраў трыста. Ты з хлопцам панясеце байдарку, а дзяўчына – пакунак з рэчамі.

Далей вашая байдарка будзе плысьці па ланцужку азярынаў, па яшчэ залітых вадою паплавах, уплыве ў раку. Зьверху будзе съяціць цёплае вясновае сонца, каля бартоў булькаець вада, а ў вачах тваіх, прарастваючы праз сухую леташнюю траву і сапрэлае лісьцё, будуць бялець ледзь раскрытыя, кволыя пацеркі першых канваліяў.

## 6. Чэрвень. Багун.

Такога багуну ты яшчэ ня бачыў! Яго бліскучыя вузкія лісты дасягали табе амаль да падбароддзя. Ты йдзеш па высокім багуну вакол невялікага лянснога возера, якое жыхары навакольля называюць “Мёртвым”. А на мапах яно – “Сіняе”. Ты з калегамі дасьледуеш ваду возера, у якой не жывуць ні рыбы, ні іншыя жывыя істоты, акрамя прасьцейшых і рэдкіх вадзяных інсэктаў.

Тугія, пругкія, як сталёвые тросы, съябліны багуну аплютаюць ногі. Ісьці цяжка.

Гэтыя паўтара кіламетра ты будзеш ісьці амаль гадзіну! З табою ідзе дзяўчына – студэнтка, дачка тваіх сяброў. Пазней яна скажа, што ёй ісьці па гэтаму багуну было цяжэй, чым табе: ногі ў цябе даўжэйшыя.

Гарачае чэрвеньскае сонца прыпякае ўсё мацней. Выпарэніні багунавага лісьця пачынаюць дурманіць галаву. Ты ўспамінаеш, што на тваёй Радзіме ягады буйкі, што растуць па такіх мясыцінах, называюць “дурніцамі”, існуе меркаваныне, што паеўшы буйкоў, чалавек робіцца

як бы п'яным, можа доўга блукаць па лесе і балотах, не знаходзячы нават добра знаёмай дарогі.

Ты ўспамінаеш як твае сябры – турысты з Мазыра прывозілі з далёкіх Саянаў тамтэйшую “шамансскую” траву “Сахан-Даля”, якую давдавалі да гарбаты з-за яе съпецыфічнага водару і танізуючага эффекту. У гэтай саянскай траве, разглядзеўшы яе як сълед, ты пазнаў сухія лісці багуну.

Нарэшце вы з дзяўчынай выбіраецца з багуновых абдымкаў, па сухім хваёвым лесе вяртаецца да месца збору экспедыцыі, дзе ўжо чакаюць калегі з машынамі.

Галава кружыцца, ты нібы працягваеш плысьці па зялёных багуновых хваліях.

– Ці бачылі вы наркамана пад кайфам? – пытаешся ты ў калегаў.

– Не!

– Даўк глядзіце! – I паказваеш на сябе.

Цяпер ты разумееш сапраўдную прычыну зъяўлення легенды пра ап'янільную ўласцівасць буякоў. Яны растуць у нізкіх, забалочаных лясах, у большасці выпадкаў, якраз сярод багуноў. І дурманяць галаву ня зъедзеныя ў час збору ягады, а ўвабраныя выпарэнні багуну.

## 7. Ліпень. Адзін дзень.

“Ты іх ня бойся. У іх няма роту. І ўкусіць яны ня могуць”, –кажа табе жанчына, гледзячы, як ты адганяеш невядомых інсэктаў.

“Чаму? Хто яны?” – ты зьдзіўлена глядзіш на яе.

“Гэта ручайнікі. Падзёнкі. Два гады жывуць яны ў вадзе ў форме лічынак і куколак. А выходзяць з вады ўжо крылатымі інсэктамі толькі на адзін дзень. Толькі на дзень, дзеля кахання, працягу роду. Таму ня маюць роту, ня маюць патрэбы ў харчаванні. Жывуць адзін дзень, кахаюцца, паміраюць. Таму і завуцца падзёнкамі.”

Ты глядзіш у яе вялікія прыгожыя очы, потым на раку.

Ціхі ліпеньскі вечар, ясны, чароўны!

Сонца паволі заходзіць за дрэвы, за гмахі дамоў, што за мостам.

Зъмяркаеца.

Ручайнікі-аднадзёнкі ўюцца вакол галавы жанчыны, садзяцца на плечы, валасы.

Ты іх болей не адганяеш.

Няхай лётаюць, танцуюць, кахаюцца!

У іх жа ўсяго адзіны дзень жыцця!

Не, не адзіны! Цэлы дзень жыцця-кахання!

Ты пяшчотна гладзіш русыя валасы жанчыны, кранаешся вуснамі яе поўнай прыгожай шыі.

Яна прыязна табе ўсміхаецца, гледзячы ва ўсе очы на цябе, на ваду плыткай ракі, дзе плавае між травы качка з малымі качанятамі, прымружвае очы ў захапленні ад гэтага чароўнага ліпеньскага вечару.

Развітаўшыся з мілай сяброўкай, ты едзеш у трамваі. Заляцеўшы ў вакно, адзін з ручайнікаў садзіцца табе на руку. Ты не варушыся, каб ня спудзіць гэтую дзіўную істоту.

Ручайнік зълятае сам.

Кіроўца трамваю добрай беларускай моваю абвяшчае: “Наступны прыпынак-кінатэатар Мір”.

Ты ўспамінаеш ручайнікаў, пяшчотныя вочы жанчыны.

А ці хацеў бы ты вось так пражыць толькі адзін дзень? Але каб гэты дзень быў запоўнены толькі кахраньнем?

### 8. Жнівень. Памаранчавы ліхтар.

Ты прачынаешся ад яркага сьвятла, расплющваеш вочы і бачыш праста над сабою вялікі, круглы, памаранчавага колеру ліхтар.

Сьвядомасць і адчуванье рэчаіснасці вяртаюца не адразу, а як бы часткамі, паступова. Спачатку ты ўсьвядоміў, што ляжыш у намёце і табе праста ў вочы съвеціца яркая, вялізная, круглая поўня. А памаранчавы колер мае капрон, з якога пашыты намёт.

“Тандэм” з двух намётаў стаіць на ніжэйшым, шырокім краі вялізной ледавіковай расколіны-“бергшрунда”, на вытаптанай у глыбокім сьнезе пляцоўцы, а побач спяць твае сябры – гурт горных валасуగаўтурыстаў. Жнівень, Цэнтральны Каўказ, вышыня больш за тры кіламетры.

Ты ўзгадваеш, як учора цэлы дзень вы йшлі па крутym сънегавым скіле, забіраючы ўсё вышэй і вышэй, а зверху ўсё гусьцей сыпаў съвежы сънег. Паступова пагаршаючы бачнасць, ён перашкаджаў выбіраць самы рацыянальны маршрут і павялічваў верагоднасць съходу сънегавой лавіны – самага небяспечнага, што толькі можа чакаць турыста ў гарах.

I, нарэшце, думка: “Калі съвеціца поўня – сънегапад скончыўся – за тонкай тканінай намёту добрае, яснае надвор’е”.

Прыгадваеш, як учора ты з напарнікам ня змог з-за дрэннай бачнасці ў густым сьнезе знайсці выхад уверх, пад перавал, як варылі суп з канцэнтратам, як перавярнуўся кацялак і рэшткі супу давялося зьбіраць лыжкамі назад, разам са сънегам, зноў варыць і вячэраць тым, што з гэтага атрымалася.

Прыпомніўши, ты, супакоены і ўзрадаваны добрым надвор’ем, за-сынаеш.

Пазней, на досьвітку, ты прачнешся канчаткова, падымеш сяброў, разам з напарнікам навесіш вяроўку на крутym сънегавым скіле да не-широкага роўнага плато пад самым перавалам, па гэтых “парэнчах” група выйдзе наверх.

Ты знойдзеш знаёмы табе спуск – вузкую крутую шчыліну ў чорных скалах, па якой вы зълезеце ўніз, на шырокі, пакаты, адкрыты ледавік, пакрыты зверху вялізнымі каменнымі глыбамі.

Па гэтым ледавіку пракладзеная съежка, па ёй прафесійныя інструктары водзяць группы планавых турыстаў – “зеленавокіх планавіц”, на каго ты і твае сябры, зынясіленыя неверагодна цяжкай альпінісцкаю працай, можаце толькі глядзецы.

Табе не запомніца, па якім беразе бурнай ракі Мульхры ішлі вы да горнага прытулку, з кім там сустракаліся і аб чым размаўлялі.

Ты ўжо ня зможаш уявіць рысы твару жыхара Месьці – сталіцы гордага народу альпіністаў-сванаў, які, едучы ў сваім легкавіку, прыцішыў ход машины каля цябе – пешахода з вялікім цяжкім заплечнікам і ледарубам у руцэ, калі ты, стомлены васемнаццаціламетровым маршам, стаяў на мосьце, і павітаўся з табою першы.

А вялікі, круглы, памаранчавы ліхтар у жнівеньскай ночы, съятло якога прагнала ад цябе, сымяротна стомленага, такі патрэбны сон, падараваўшы наўзамен добрае надвор’е, ты не забудзеш ніколі!

Бо ўсе горныя вандроўнікі – турысты і альпіністы, разьвітваючыся на нялёгкіх съежках, абавязкова кажуць два слова: “Добра гарада надвор’я”!

#### **9. Верасень. Вандроўка да “Зялёнага Канстанты”.**

На тваім кампутары стаіць маленькая парцалянавая статуэтка. “Зялёны гусь” – “Zielony Gęś” ад Канстанты Ільдэфанса Галчынскага.

Ты, разам з жонкаю, сядзеш ў цягнік, які павяззе вас па малаяунічных пагорках, між азярынаў, хвояў, дубоў і пшанічных палёў з Ольштыну да невялікага места – “Руцяной Ніды”. Адтуль вы пойдзеце пешшу, кіруючыся “нябескім шляхам” – так патлумачыў вам сэнс маркіроўкі турысцкай съежкі чалавек, у якога вы распытвалі дарогу. “Нябескі” таму, што сярэдняя паласа маркіроўкі – блакітная.

Вы з жонкаю ідзеце па лясной дарозе, час ад часу саступаючы яе легкавікам і раварыстам. Большаясьць з іх едуць у адным з вамі напрамку.

Праз гадзіну перакусваце. А на дэсерт – сакавітыя, буйныя, пунсовага колеру ягады. На тваёй бабруйшчыне яны завуцца “касьцянкі”.

На зыходзе другой гадзіны дарога збочвае ў левага, да возера. Праз пару соцень метраў стаянка для машинаў і ровараў. Далей толькі пешшу.

І вось дакладна тое, што ў вершы:

“...Бачны здалёк на ўзгорку  
Домік з чырвонай цэглы.  
То – лесьнічоўка Пране,  
Восеніцкое прыстаньне.”

У двары, на высокім дубовым пастаменце бюст Паэта. “Чаму ён зялёны?” – спытае жонка.

Ты растлумачыш, што паэт называў сябе “зялёнім Канстанты”, а сваю жонку-музу “Срэбнай Натальляй”.

Вам пашанцавала. Сёньня аўторак, лесьнічоўка Пране – музей К.І. Галчынскага – адчынены для наведнікаў.

Ты зойдзеш у першы пакой, пачнеш аглядаць восеньскі прыстанак Паэта. Зноў зьдзівішся дакладнасьці апісаньня таго, што ты бачыш, у вершах.

...Хмель на рагах аленевых  
Высах, лістоту сыпле...

Рогі на съянне. На рагах сапраўды хмель, сапраўды сухі. Некалькі лісьцікаў ляжаць на падлозе.

Глянеш у другі кут невялікага пакою:

...Сьвеціць газынічка  
На куфэрку адмысловым..."

Бляшаная газавая лямпа, такая, пры съятле якой ты сам, калісьці, рабіў урокі, сапраўды стаіць на куфэрку з надпісам “Maggi”.

Гэты радок быў, бадай, самым цяжкім для цябе пры перакладах “Песень”. Ні адзін слоўнік ня змог табе растлумачыць сэнс выразу “...Kostek maggi”. Табе не магло прыйсці ў галаву, што ў пяцідзесятых гадах булённыя кубікі “Maggi” прадаваліся ў Польшчы ў адмысловых куфэрках, што дакладна апісаў Паэт.

А можа гэта польскія музейшчыкі аздобілі памяшканыні так, як апісаныя яны ў вершах?

Але ці яны пусьцілі ў лес сернаў і аленяў, што сустрэнуцца вам з жонкаю, калі вы будзеце ісьці да Карвіцы па затравелай лясной дарозе?

У наступным пакоі, на съцілым пано, персанажы твораў. На стэлах і ў вітрынах фотаздымкі, асабістыя рэчы, кнігі, выдадзенія пры жыцці Паэта.

Перад самым выходам апошняя з дзесяці ягоных “Песьняў”. На съянне расклад музычных вечарынаў, што ладзяцца тут двойчы на месяц.

У двары, пад адкрытым небам, тэатр “Зялёны гусь”. Такім тэатрам кіраваў раней Паэт.

Ты глядзіш на дом з чырвонае цэглы, бачыш:

Увесь схаваны ў лісьці  
Мур надваконны,  
А вінаград той дзікі –  
Зялёны, зялёны...

Сыцены, проймы вокнаў цалкам схаваны ў густым, тугім лісьці дзікага вінаграду.

Ты вернешся ў музей, купіш невялічкага “Зялёна гуся”.

Па іншай лясной съяжыне вы з жонкау выйдзеце да маленъкай станцыі Карвіцы. Па дарозе назьбіраеце пакет грыбоў. З тых грыбоў гасцінная гаспадыня Ірэна прыгратуе смачную вячэру.

... На тваім кампутары маленъкі „Zieleeny Gecń”.

Можа калі-небудзь ты яшчэ вернешся ў домік з чырвонай цэглы, каб паслухаць, як:

...Між дубоў і ялінаў  
Лъецца канцэрт вялікі –

То ў лесьнічоўцы Пране  
Граюць начныя музыкі.

### 10. Кастрычнік. Поўня над востравам.

Вялікі старажытны горад у суседній краіне цябе зачараваў, найперш, цудоўна захаванымі помнікамі дойлідства. На жаль, улады, што панавалі ў тваёй краіне два стагоддзі, зрабілі ўсё магчымае, каб такія помнікі ператварыць у руіны, зьнішчыць.

А тут, куды ні глянеш, у очы кінецца высачэзная сыпчастая званьніца гатычнага храма, камяніца з чырвонае цэглы съвецкага прызначэння, магутная вежа сярэдневечнага замка. І ўсё гэта ў межах места, яшчэ два гады таму моцна пацярпеўшага ад паводкі.

Вам паказалі ўжо меціны на съценах будынкаў, што пакінула стыхія, якая заліла тады вадою палову Еўропы.

Гасцінныя гаспадары, якія прымалі вас у гэтым месце на Одры, парайлі агледзець самыя выбітныя помнікі дойлідства на “Востраве” ноччу.

На “Вострай” вы пайшли ўтрох. Ішлі, распытваючы дарогу ў рэдкіх у гэты час мінакоў. Ты, твой сусед і кіраунік дэлегацыі Лукаш – жыхар гэтай краіны, раней у гэтым горадзе не былі.

У вас за сыпіною паволі ўзыходзіла поўня. А наперадзе выплывалі з-за гмахаў высачэзныя, вострыя, як дзіды, званіцы гатычных храмаў, падсьвечаныя зынізу промнямі магутных пражэктараў.

Вы перайшли мост, асьветлены не электрычнымі, а газавымі ліхтарамі і ступілі на востраў. Справа – чырвоны гмах з шыльдаю духоўнай акадэміі Ватыкану, за ім – катэдральны храм. Восем ярусаў уздымаюць у нябёсы тонкія гатычныя вежы. Магутныя пражэктары стаяць ня толькі на зямлі, а й на пляцоўках чацвёртага ярусу, так што ўвесь велічэзны гмах асьветлены зынізу да самых крыжоў.

Наперадзе ўздымаецца яшчэ вышэйшы храм з адною званьніцай. Як і катэдра, гэты будынак таксама падсьвечаны зынізу.

Тут вы сустрэлі яшчэ двух з вашай групы, смуглуюю, што тая цыганка кабету з Пінску і хлопца – перакладчыка. Сталі разам разглядаць велічныя і яшчэ больш фантастычныя ўначы камяніцы касьцёлаў, кляштараў.

І раптам : “А-а-ах...”, – гэты крык захапленыя і невымернага здзіўленыя льеца з вуснай Лукаша! Ён пазірае з раскрытым ротам у бок, адкуль вы прыйшли. Вы ўсе глядзіце на ягоную выцягнутую руку і таксама застываеце ў нямым захапленыні!

Вялікая, ярка белая поўня вісіць пасярэдзіне, паміж высачэзнымі, сыпчастымі званьніцамі катэдры, якраз у цэнтры сіметрыі велічнага будынку! Здаецца, магутны геній Нябеснага Дойліда ўбудаваў гэты ліхтар у храм ад пачатку яго стварэння! Відовішча настолькі фантастычнае, нерэальнае, што здаецца чымсьці незядным, што яшчэ

імгненьне і яно зынікне разам з усім, што ёсьць навокал: зямлёю і ракою, касыцёламі і кляштарамі, вамі, што як маленъкія былінкі застылі перад яго веліччу.

І адначасова з тым – адчуванье велічы і вечнасьці ўсяго гэтага, што і белая поўня, касыцёлы і кляштарты, рака і зямля, маленъкія, слабыя перад гэтай веліччу людзі стаяць, зачараваныя мільярды гадоў і будуць стаяць вось так, маўкліва і нерухома, пакуль ня згасыне апошняя зорка ў сусьвеце...

Поўня пакідае цэнтр сіметрыі катэдральнага храма! Да вас вяртаецца мова!

Уражанье ад перажытага такое, што ты амаль нічога ня ў стане бачыць і асэнсоўваць!

Нясьпешна, як у сyne, вернешся ты ў гатэль. Заўтра зноў паездка, у іншы горад, новыя сустрэчы, новыя ўражаныні! Але самым яркім успамінам аб той вандроўцы назаўжды застанецца *белая поўня над восстра-вам!*

### **11. Лістапад. Луг.**

Ён скошаны, ўжо амаль цалкам шэры, на ягоных абшарах не засталося зялёных колераў і адценіньяў.

А ты ідзеш па съцежцы, па гэтым шэрым восеньскім лузе, вяртаючыся дадому.

Ня вельмі далёка наперадзе заўважаеш невялікую чорную пляму, нейкі зьевер павольна бяжыць па шэрай невысокай траве, набліжаючыся да тваёй съцежкі. Жывёла рухаецца мякка і грацыёзна, на нізкіх лапах, нібы съцелецца над зямлёю, і па гэтай грацыі ты пазнаеш звычайнага ката.

Ён павольна пераходзіць съцежку, паварочвае галаву ў твой бок і спыняеца, нібы чакаючы цябе – чалавека.

Ты падыходзіш бліжэй, спыняешся за метры троі ад жывёліны, прысядаеш на кукішкі, разглядаеш чорнага восеньскага ката, а ён, у сваю чаргу, разглядае цябе.

Жывёліна незвычайна прыгожая. Бліскучая, чорная, без усякіх адценіньяў поўсьць – чысьцюткая да зіхценіння. Доўгі распушаны хвост паволі ківаецца з боку ў бок, выказываючы насьцярожанасць. І вочы, прыгожыя, вялікія, съветла-зялёныя, надзвычай выразныя. Не лагодныя вочы хатній коткі, а насьцярожана-зыркія, крыху недаверлівія вочы вольнага дзікага зьевера.

Ты працягваеш руку далонню ў гару, спрабуеш наблізіцца, але кот адыходзіць, не падпускаючы цябе блізка, на дотык.

Не ўцякае, а менавіта адыходзіць, як вольны дзікі зьевер, паказваючы сваю годнасць, незалежнасць, жаданье жыць самастойна і гуляць самому па сабе.

А ты, паглядзеўшы яшчэ раз на гэты дзівосны твор прыроды, хуткім лёгкім крокам спактыкаванага спартоўца ідзеш далей сваёй дарогай.

## 12. Сънежань. Аўтобус.

Вечар цёмны і даволі халодны.

А ты, вяртаючыся са сталіцы, змог купіць квіток толькі на апошні вячэрні аўтобус з абласнога да твойго гораду.

Павітаўшыся з парай знаёмых людзей, ты заходзіш у “Жкарус”, шукаеш сваё месца, яно аказваецца ў канцы салона, сядаш.

Праз нейкі час побач сядаш твая выпадковая спадарожніца, невялічага росту, зграбная, даволі мілая, маладая жанчына. Яна ў паліто са штучнага футра, відаць, што моцна, да дрыжыкаў, зьмерзла.

Аўтобус ад'яджае, паволі цяпле паветра ў салоне. А твая спадарожніца ніяк ня можа сагрэцца.

Вы, як гэта бывае паміж людзьмі, што сустрэліся выпадкова, паціху размаўляеце, аўтобус з патушаным у салоне съятлом імчыць па цёманай дарозе.

Жанчына скардзіцца на холад. І нечакана для цябе дакранаецца да тваіх вуснаў сваім тонкім, сапраўды халоднымі пальцамі: “Адчуваеце, якія халодныя?”

Ты, як належыць, адагрэў гэтыя тонкія, халодныя пальцы спачатку адной, пасьля другой рукі сваім дыханьнем і... не пацалаваў, аб чым шкадуеш да гэтага часу.

Прыехаўшы ў свой начны, пусты, халодны горад, ты давядзеш сваю спадарожніцу да пад’езду яе дома, і вы разьвітаецеся.

Назаўтра марозны, съветлы, сонечны дзень. Ты бяжыш на лыжах, любуючыся зімовым краявідам, радуючыся сонцу, сънегу, зладжанай рабоце трэніраванага цела. Добра падрыхтаваныя, удала змазаныя лыжы дазваляюць табе імкліва скатвацца ўніз з пагоркаў і лёгка, без “аддачы”, як кажуць лыжнікі, узьбягаць па схілах.

Час ад часу ты паварочваешся тварам да сонца, адчуваеш на распаленых хуткім бегам вуснах цяпло ягоных промняў.

І са шкадаваньнем згадваеш тонкія, халодныя пальцы, якія дакраналіся да тваіх вуснаў учора і якія ты не пацалаваў.

---

• • • • • • • • • • • • • • • •